

Марка Баяслаў



...Хто ўзняў за волю меч сьвяты —
Ня плача той сьлязьмі пакоры...

Любоў паўстанцкая сьвятая

Гэта — апошнія пераклады Алеся Траяноўскага (1925—2005). Ён перадаў мне іх у 10-й менскай клінічнай бальніцы, за некалькі тыдняў да сваёй сьмерці, і напросіў зрабіць кампютарны набор. Да перакладаў быў прыкладзены рукапісны аркуш з пачаткам уступнага артыкула будучай публікацыі: “Чаго толькі не чаўпла камуністычная прапаганда пра Украінскую паўстанцкую армію. “Бандыты”, “бандэраўцы”, “забойцы” — гэтакімі словамі быў прасякнуты кожны газетны ці часопісны артыкул, кожная кніжка пра УПА. І ні слова нідзе, што партызанскія фармацыі УПА вялі зацятую барацьбу на акупаваных землях Заходняй Украіны супраць гітлераўскіх захопнікаў, не давалі ім магчымасьці рабаваць насельніцтва, вывозіць людзей на катаржэнную працу ў Нямеччыну. У лясістых Карпацкіх гарах, на раўнінах Валыні, у паўднёва-палескіх дубровах і балотах ішлі зацятыя баі. Няшчадна каралі ваяры УПА і тых, хто актыўна супрацоўнічаў з акупантамі. Так, ня мелі літасьці паліцаі, якія верна служылі гітлераўцам...”

Пераклад
з украінскай
Алеся
Траяноўскага.

Адным з тых, хто не скарыўся чужацкай навалі, быў і паэт

Марка Баяслаў. Менавіта такі псеўданім выбраў сабе Міхайла Дзячэнка (ён жа — Гомін, Славабор), які нарадзіўся ў 1911 годзе ў сяле Баднарыў, што на Станіслаўшчыне. У 1930 годзе юнак стаў сябрам Арганізацыі украінскіх нацыяналістаў (АУН), потым вучыўся на юрыдычным факультэце Львоўскага ўніверсітэту. Актыўна займаўся літаратурнай творчасцю: выдаў кнігі паэзіі “Іскри” (Станіслаў, 1936), “Юні дні” (Станіслаў, 1938), “Село” (Львоў, 1939), “Вони прыйдуць” (Прага, 1941), а таксама шэраг іншых, надрукаваных у падпольных друкарнях.

Калі вогненнае кола Другой сусветнай вайны з усходу пакацілася назад у фашыскае лагва, крамлёўскія ўладары на вызваленай ад немцаў шматкутнай Украіне распачалі жаслівы тэрор. Дзясяткі, сотні тысячаў нашых братоў украінцаў былі бяззвінна расстраляныя і закатаваныя, вывезеныя на катаргу ў Сібір і Калмык... Партызанскія злучэнні УПА ня склалі зброю перад новымі “освободителями”, уласнай крывёй спынялі шалёны разбой. У іх шэрагах мужна змагаўся Марка Баяслаў. Адначасова ён быў галоўным рэдактарам паўстанцкіх выданняў “Шлях Перамогі” і “Чорны ліс”. Часопіс “Чорны ліс” выходзіў у 1947-1950 гадах. Усяго ўбачыла свет 11 нумароў гэтага змагарнага летанісу. Вершы, замалёўкі і нарысы Марка Баяслава, надрукаваныя на яго старонках, сведчаць пра іх аўтара як пра выдатнага паэта і сапраўды з Божай ласкі публіцыста, здатнага ў нават у самую цяжкую хвіліну акрыліць словам таварышаў на змаганні.

У 2002 годзе ў львоўскім выдавецтве “Сьвіт” была выдадзена дакументальная кніга “Марко Боеслав — сурмач УПА”. “У лютым 1952 году энкавэдзістам удалося натрапіць на след палымнага публіцыста і яго папечнікаў, — піша аўтар кнігі Іван Гушчак. — Здраднікам аказаўся жыхар сяла Дзвыняч. Ён прыехаў у лес нібыта па дровы і натрапіў на партызанаў, якія акуралі пакінулі зямлянку, каб падыхаць свежым паветрам. Затрыманы паўстанцамі, ездавы пакляўся на Евангельлі, што ня выдаць іх ворагу. А затым, папалуднаваўшы разам з гаспадарамі, сеў на сані і як мага хутчэй пагнаў коней. Аднак не дахаты, а напасткі ў НКВД... Паўстанцы спачатку адстрэльваліся, потым падарвалі сябе гранатамі, каб ня трапіць жывымі ў палон. Клятва на Евангельлі доўга мучыла здрадніка. І толькі ў 1992 годзе, паміраючы, ён прызнаўся ў недаравальнай здрадзе...”

Алесь Траяноўскі не з чужых словаў ведаў жудлівыя зрымавы вайны. Амаль два гады ён партызаніў на Менишчыне, потым ваяваў з фашыстамі ў складзе 3-га Беларускага і 3-га Украінскага франтоў, у сакавіку 1945 году быў цяжка паранены — цудам застаўся жывым. Ведаючы сапраўдную цану мужнасці, ня ўдзельнічаў у дзяжурных юбілейных парадах і ўрачыстасцях, ніколі не прышпіляў свае баявыя ўзнагароды. У апошнія гады жыцця ён з болям у сэрцы назіраў за тым, што сёння творыцца на нашай роднай зямлі і спыняўся пазнаёміць суайчыннікаў з творчасцю Марка Баяслава.

Уладзімір ЯГОЎДЗІК.

Марка БАЯСЛАЎ

ЗАМЕСТ ПРАДМОВЫ

Тады, як гад сіпучы джала зломіць,
І нашай рэвалюцыі агні
Уціск і рабства спаляць, як салому,
І засьпявае гімны ў тых дні.
На ўсіх дарогах перамогі Воля, —
Успомні, дружа, мой ваярскі сьпеў,

Мае радкі, там поўна, можа, болю,
Ды ў іх палае наш няшчадны гнеў.

На тых, што дні лічылі нашай кроўю
І абярталі ў пекла час начны,
Што ў нашы дні цяпер куюць аковы,
Ды топяць праўду ў багнішчах маны.

Згадай і перадай іх, дружа, дзецям,
Там праўда — мы рабамі не былі,
І хоць нас мучыў голад, беспрасьвецьце,
Няскоранасьць мы ў душах зьбераглі.

21. 12. 1946

ПАРТЫЗАНСКОЙ МУЗЕ

Як залатая ружа, расьцьвіло
Зноў сонца веснавое ў Чорным Лесе.
Вясёлым гоманам гуло сяло,
Зефірамі прышытае да ўзьлесся.

Мы йшлі насустрач Велікодным дням
І несьлі гонар наш у час наступны,
Чакалі моманту, калі ў агнях
Прысуд аб'явім будням каламутным.

Ліла ў душу ты незямны спакой,
Як сэрца біла громам ва ўсе званы,
Мяне вяла ты на зацяты бой
З настроем горкім рабскага праклёну.

12. 04. 1946

ПЕРАД ВОСЕНЬНЮ

Дрэмле сонца ў ціхай задуме,
Старэюць і лес, і палі.
Ня чутна ўжо сьпеўнага шуму,
А цяжкія ўздыхі зямлі...

Заблытаўся вецер, сваволіць
У травах пажоўклых, сухіх.
Было і мінула, ах, доля! —
Гром дзесьці азваўся глухі...

21. 08. 1946

ПАЎСТАНЦКІ СЬВЯТЫ ВЕЧАР

Над борам зорка кветай расьцьвіла —
 Прымоўклі словы гучныя і жарты.
 Ляцелі думкі роем да сяла,
 А сэрца стукала, нібы прад стартам.

Азваўся смутак недзе — сёння там...
 І кожнаму прычуўся вокліч: — Сыне!..
 Шчымлівы боль крануў душу хлапцам,
 Ды раптам хтосьці ў сэрцы іскру кінуў.

І кроў зайграла ў целах маладых:
 Хрыстос радзіўся! — рэха загрымела,
 Узняўся меч зіхотны Каляды,
 І Праўдзе гімн сьпявала зброя смела.

17. 12. 1947

У СХОВІШЧЫ

Ляціць сьняжок. Усюды бела.
 Шукае люты кат сьляды.
 Нясе палямi вецер смелы
 Настрой паўстанцаў маладых.

Ну што ж? Прашу вас у хаціну!
 Зайшлі. А холад аж гняце...
 Не разгнуць тут нават сьпіну —
 Жывем у гэткай цеснаце.

І пад зямлёй няма спакою —
 Чужацкі кныр зямлю ўсю зрыў.
 Хутчэй, вясна, пакліч да бою —
 З нас рвецца баявы парыў!

3. 12. 1948

ЛЮБАМУ СЫНУ СЬВЯТАСЛАВУ

Калісьці, можа, сыне мой,
 Радкі мае ты прачытаеш:
 — Сьпяваў ты ўзьнёслаю душой
 І дзе, і як ствараў? — спытаеш.

Усюды, сын, у кожны міг
 Была у баях са мною муза.
 Шаптала ціха:
 — Ты для ўсіх

Сьпявай, паэце, словам мужным!

І я сьпяваў харобрым дням,
Хоць кат ганяўся ўсьлед за мною,
Жыцьцё даваў мой сьпеў агням,
Грымеў паўстанцкаю сурмою.

І сьлёз у ім ня стрэнеш ты,
Бо не рабам сьпяваў пра гора!
Хто ўзьняў за волю меч сьвяты —
Ня плача той сьлязьмі пакоры.

18.10.1948

РАЊНЕ

Залатагрывы конь капытам звоніць
Аб чысьціню нябёсаў і блакіт.
Пахучасьць траў у перламутрах тоне,
Харобры дзень Цябе дабраславіць,
Мая Айчына!

І слаўлю я Твае сьвятыя рукі,
І меч Твой праведны ў цяжкіх баях.
Адам я сэрца ворагам на мукі
Каб радасьней была душа мая
У вольнасьці Тваёй!

10. 11. 1949

У РЭЙДЗЕ

Сярдзіты гром грукоча грозна,
Шуміць, як бура, Чорны лес...
Ня сьпяць паўстанцы, хоць і позна,
Хоць віхрам сьвішча люты бес.

Палаюць ватры там агнямі
У хмарнай цемрадзі гняўной,
Сябры сядзяць, стаяць радамі
Ў задуме сьцішанай, нямой...

Наш гнеў муроў зруйнае сьцены,
Бацькі, адпомсьцім мы за кроў!
Нам верце родныя! Бо ўсе мы
Унукі слаўных казакоў.

ВАЯРАМ ЗА ВОЛЮ

Рабам — няволя і кайданы...

Вам — слава рукі падала,
Бо з вамі горды дух Багдана
І сэрцы вашы — як скала.

Ідуць байцы за край пакутны,
Прад імі бляск пажог ня згас.
Адважны крок ужо іх чутны
І з імі гнеў за разам раз.

Няхай грымяць баёў наругі,
Груган хай крача, нібы чорт —
Вы ўжо ня спыніце, зьвяругі,
Байцоў гартованых кагорт!

20.12.1944

НА ЎСПАМІН

Ты сустрэнеш там восень-шаптуху,
Як бабульку старую, адну,
І лістоту ў балоце бяз руху,
Ціхі шэпат асін, багуну.

Ты сустрэнеш там смутак у полі...
І у сэрцы штось ціха ўздыхне,
Як сіротка пад тынам бяз долі —
І успомніш тады ты мяне.

Як алень, ён любою парою
Гнаны злыднем удзень і ўначы.
З ім заўсёды — гранаты і зброя,
Цемра ночы, і ў цемры — сычы.

Шлях ягоны — сярдзіта віецца,
Сьмерць ганяе яго дзень пры дні.
Для цябе, любы край, сэрца б'ецца,
Ў ім палаюць паходняў агні.

Узгадаеш і смутак шчымлівы,
Ды пашлеш у дарунак ты мне,
Я схаваю твой дар — кветку-дзіва —
Твой дарунак у сэрцы на дне.

23. 9. 1946

